

БЕЛАРУСЬ НА СТАРАЖЫТНЫХ КАРТАХ

ТАПАГРАФІЧНАЯ КАРТА ЗАХОДНЯЙ РАСІІ (БЕЛАРУСІ). 1866 — 1912.
“Трохвярстоўка”. М 1:126000

УЗБЯРЭЖЖА БЯРЭЗІНЫ і СВІСЛАЧЫ

Тэрыторыя, што прасціраецца вакол Асіповіч, адносіцца да Мінскага Палесся, але ўжо страчвае палескія харктары. Эмнянаеца колькасць балот, рэкі маюць больш высокія берагі. Значную частку зямлі займаюць лясы, глебы пясчаныя і супясчаныя.

Рэкі, якія праразаюць усю нашу Беларусь, надаюць кожнаму краю свае асаблівасці. На іх берагах часцей за ўсё пасяляюцца людзі, рэкі углызываюць на харктар іх заняткаў. Галоўнымі рэкамі разглядаемай мясцовасці з'яўляюцца Бярэзіна і яе прыток Свіслач. Усе найбольш значныя населенныя пункты якраз і размешчаны поблізу іх. Жыхары займаюцца пераважна земледльствам, ляснымі промысламі, сплавам. На поўдні мясцовасць перасякае Лібава-Роменская чыгуンка, непадалёк ад якой знаходзілася невялікая вёска Асіповічы, якая з цягам часу стала горадам.

АСІПОВІЧЫ (Осиповичи, Osipowicze) — вёска Бабруйскага павета Мінскай губерні, 577 жыхароў, праваслаўная царква.

БРЫЦАЛАВІЧЫ (Брицаловичи, Brycalowicze) — вёска Бабруйскага павета Мінскай губерні, 24 двары, 240 жыхароў, праваслаўная царква.


ІЗБОРСК (Изборск, Izborsk) — вёска Ігуменскага павета Мінскай губерні на рацэ Свіслач, пры граніцы з Бабруйскім паветам, 2 праваслаўныя царквы, насельніцтва займалася вырабами рагож з ліпавага лыка. На поўнач ад вёскі пачыналася дрымучыя лясы, дзе вадзяліся ласі, мядзведі і іншыя звяры.

КАБЫЛЯНКА (Кобылянка, Koby-

lanka) — вёска Бабруйскага павета Мінскай губерні, 21 двор, 222 жыхары, праваслаўная царква, вінакурны завод.

ЛАПІЧЫ (Лапичи, Łapicze) — мястэчка Ігуменскага павета Мінскай губерні на рацэ Свіслач, 62 двары, 254 жыхары, праваслаўная царква, школа, 3 крамы, 29 каstryчніка — кірмаш. Ваколіцы незвычайна багатыя лясамі. Насельніцтва займалася абdziраннем лыка з ліпі, выпрадоўкай рагожы, палазоў для саней, дугаў. Мястэчка даўней належала Незабітойскім, затым перайшло да Ламачаўскага.

ЛУЧЫЧЫ (Лучичи, Łuczycy) — вёска Бабруйскага павета Мінскай губерні, 18 двароў, зямля пясчаная, мясцовасць лясістая.



МЯЗОВІЧЫ (Мъзовичи, Miezwicze) — вёска Бабруйскага павета Мінскай губерні, 10 двароў, землі пясчаныя.

МАСКОЎСКАЯ ПАЛЯНКА (Московская Полянка, Moskiewska Polanka) — паселенне старавераў у Бабруйскім паведе Мінскай губерні, зямля пясчаная.

ПРАТАСЕВІЧЫ (Протасевичи, Pratasewicze) — вёска Бабруйскага павета Мінскай губерні, 18 двароў, вадзяны млын, акрамя земляробства, насељніцтва займалася пчаларствам, у пушчах меліся таксама смалакурні.

СВІСЛАЧ (Свислочь, Swisłocz) — мястэчка Бабруйскага павета Мінскай губерні, цэнтр аднайменнай воласці, заходзіцца пры ўпадзенні р. Свіслач ў р.Бярэзіну. Мястэчка вядома яшчэ з часоў Кіеўскай Русі, галоўную ролю тут адыгрываў старажытны замак, што быў збудаваны яшчэ ў XII ст. Пра магутнасць гэтага замка сведчыць той факт, што мясцовыя князі праводзілі самастойную палітыку, заснаваўшы Свіслачкае княства, якое потым увайшло ў склад Мінскага княства, а затым, з XIV ст., — Вялікага княства Літоўскага. Некалькі разоў Свіслач разбурали: у 1506 г. — татарскі набег, а ў 1535 г. — маскоўская войскі. У 1647 г. уладальнік Свіслачы кн. Багуслаў Радзівіл зрабіў падрабязны план Свіслачскага замка. Апошнія цікавыя звесткі пра Свіслач прыпадаюць на сярэдзіну

XVII ст., калі гэтая тэрыторыя апынулася у раёне дзеянняў паўстанцікі атрадаў у час антыфеадальнай вайны 1648 — 1654 гг. Спачатку Свіслаччу завалодаў казацкі палкоўнік Бут, а ў верасні 1654 г. — Іван Залатарэнка. У самім мястэчку і ваколіцах многа археалагічных помнікаў.

ТАТАРКАВІЧЫ (Татарковичи, Tatarkowicze) — вёска Бабруйскага павета Мінскай губерні на рацэ Бярэзіне, 37 двароў, 410 жыхароў, праваслаўная царква.

ХАЛУЙ (Холуй, Chołui) — мястэчка Ігуменскага павета Мінскай губерні на рацэ Свіслач, 235 жыхароў, праваслаўная царква, капліца, школа, 2 яўрэйскія школы, 3 крамы. Насельніцтва займалася абdziраннем ліпавага лыка і выпрацоўкай рагож.

Бярэзіна — найважнейшая суднаходная рака Дняпроўскага басейна з сістэмай штучных каналуў. Яе ўласны басейн складаў 146 рэк і ручаёў.

Свіслач — самы вялікі прыток Бярэзіны, працякае 211 вёрст. Па ёй сплавлялі лес на малых плытках, перавозілі дэёгаць, смалу, ліпавыя рагожы. Яна магла быць суднаходнай, але гэтому перашкаджала вялікая колькасць вадзяных млыноў.

Падрыхтавала М.Сокал